

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)В, ЦВК СНК БССР

№ 251 (5084)

листопада

10

СУБОТА

1934 р.

ГОД ВИДАННЯ XVII

ТЭМПЫ ІЛЬНОЗАГАТОВАН ЗНІЗІЛІСЯ

Пераілюччы ўшы асноўную масу калгасікаў і калгасіц на апрацоўку Ільну, строга сочачы за своечасовы выдачай хлеба Ільноздатчыкам і рэгулярызай (па пяціднікіх) разочай хлебітгэ з авансу па Ільняных працдзялках; правараючы да кожнаму калгасу правядзенне ўжыцця закона Грэда аб налічні 2 працдзялі з выкізю дэбэнай нормы па апрацоўцы Ільну; арганізуячы калектыўную сушку і мяцё Ільну АДНААСОБНІКАУ — ДАБЕМСЯ ПАСКАРЗНЯ ТЭМПАУ ІЛЬНОЗАГАТОВАН іХ СЛАНЧНІНУ У БЛІЖНІШУ ДЭНАДУ.

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНІЯ ВОБЛАСЦЮ

Сціг ЦК і СНК пакінучь за МЕНСКІм раёнам. Кемісія дзеячнасць, што Менскі раён, каб утрымаша прыростынства, павінен у біліжайні дні скончыць мясапастоў.

Кондытараты на атрыманне сціга пакінучь Чырвонаславодскі, Ашмянскі і Прапойскі раёны, папрадзіўши ўх нефходнасці пікніків выстасланне ў мясапастоў. Дацтвова занесені на чырвоную дошку і запінчы кондытараты на атрыманне сціга Асіповіч, Клецкі, Баранавіцкі і Віцебскі раёны, папрадзіўши ўх нефходнасці пікніків выстасланне першага — у хлебазавукоў, а другага — у зедыні пікнік і мясапастоў.

Кемісія лічыць, што ЛЮБАНЬ — пры узмацненні тэмпу хлебапастаў, ПОЛАМІ — іншадзьчы і хлебапастаў, СТАРОВІК — ільно-зՃады, могуць добіца право быць занесенымі ў пік кондытарату на атрыманне першага чырвонага сціга.

Сціг ЦК і СНК не інвентарчай зоне пакінучь за СЕННЕНСКІм раёнам. Папрадзіць кірэніцкіх раёнаў па адстасленні ў хлебазавукоў.

Кондытараты на атрыманне сціга пакінучь БЕШАНКОВІЦКІ раён, у яго, што пры дадзеным узімкі тэмпу застасованы Ільну і мясапастоў ён будзе знят з чырвонай дошкі. Дацтвова занесені на чорную дошку зеплычы БРАГІНСКІ, ЧЭРВЕНСКІ і ЧАВУСКІ раёны.

Кемісія папрадзіць кірэніцкіх жыткавіцкага, ЕЛЬСКАГА і МІСЦІЛАУСКАГА раёнаў, што ка-
ні оны не пінідуюць выстасланне па ільноздаткоў, яны будуть за-
значены кондытараты на чорную

дошку.

Ход спаборніцтва паміж БССР і Захо́днім вобласцю

на 5 лістапада 1934 г.

БССР Зах. воб.
(у процентах)

Загоўленне ільнопродукцыі у перавозке на вагоне	71,0	52,0
У тыкі вагоне сілінскай апрацоўкі	63,8	—
»	81,8	—
Загоўленне пікнікі	26,0	24,3
Мясапастоў	77,8	—

Загоўленне ільнопродукцыі у перавозке на вагоне

У тыкі вагоне сілінскай апрацоўкі

Загоўленне пікнікі

Мясапастоў

У тыкі вагоне сілінскай апрацоўкі

Загоўленне пікнікі

ВЫСТУПЛЕНИЕ САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. ВАЛКОВИЧА НА УСЕСАЮЗНАЙ ПРАДОКЦІЯБРСКАЙ РАДЫЁПЕРАКЛІЧЦЫ

Браіна Советаў супрацоўнікі XVII гадавіны Окніца прафсаюзів першаму будаўніцтву соцыяльнасці. Рабочы і калгасныя масы Савецкай Беларусі вільнасцю пішчалі, што разам з усім народам Савецкага Саюза яны маюць большасць демакратычнай перад усуненіем пролетарскага гетыні першога спрэві. Ленін-Стація.

Беларусь у мінульшы — астадал і забытая краіна расійскай імперыі, стаўшы пад народнымі зорамі соцыяльна-нацыянальнай і нацыянальна-гістарычнай ідентытаты. Даваеная прымесло весяль Беларусі насылае выключчыя дробныя саюзікі харэстэр. Былі дробныя заходы і самастужы майстэрні з саюзікімі абстракцізмам, з жорсткай і біліжайшай эксплатаціяй рабочых.

Але і гэта астадал самастужы прымеслоўства было фактычна зруйнавана белзапалітскім апнітам ў гады іх часовага панавання ў Беларусі. Беларускія рабочы і сяляне памятаюць крыжы загад небезвідомага генерала Шыніцкага, які перад альстюм новой белзапалітскіх дзеяньняў распародзіў «спасіль» усе Беларусь і змініў усіх на аднаго комунасту.

Гэта быле.

Што ж ёсць?

За гады першай белзапалітскай панігоды Савецкай Беларусі стаўшы апнітам прымеслоўства было знятага на тэарэтуры аграрнай краіны з развойтвай прымеслоўства.

Больш, чым у 10 разах павысілася наявімічнасць наявных прафсаюзів у 1913 годзе. У даваенай прымеслоўстві Беларусі было знятага на тэарэтуры аграрнай краіны з развойтвай прымеслоўства.

Мы наеш ужо нікада калгасаў, якія дабылі саюзы рэкордных, небывалых у Беларусі рэдкіх — звыш 20 цэнт. зборніка з гектара.

У 1932 г. сярэднія вагі атага калгасаў наяднай працадаў складаў 1-2 кг.

Аб тэмпах індустрыялізацыі Савецкай Беларусі красамуна гаўвараць настуপнікі лічбы. У паразітві з 1927-28 г. наявімічнасць наяднай працадаў складаў 3-5 кіло зернавых і 12-16 кіло бульбы.

У 1933 годзе пераважная большасць калгасаў у два разы павысілася ў 6 раз. Асноўныя фінансавыя прымеслоўства з 1928 па 1932 год выраслі ў 4 разы.

Прайдзі прыемстві з колыжасцю рабочых да 120 чалавек складаў ў 1913 годзе 88,8 проц. усіх прафсаюзів, рост калгасной заможнасці ў 1927-28 г. наяднай працадаў складаў 3-5 кіло зернавых і 12-16 кіло бульбы.

Залоты і фабрыкі з колыжасцю да 1.000 да 3.000 і больш рабочых складаў звыш 50 проц. усіх прафсаюзів Савецкай Беларусі. А рэйк, у даваенай першай не было північнага тэктага склада, ніводнай тэктага фабрыкі.

Там, где былі зекаваны беларускія лісі, непраходнае багаці і балоты, за гэты першы наяднай кільдзіліяны гіганты, узбронныя перадвой тэхнікай. Адна Асінаўская раённая электрастанцыя ім. Сталіна, побудаваная ў першай піцці, амаль у чырві раз пераважала наяднай працадаўскай Савецкай Беларусі.

Аднадзеяній працды на наяднай кільдзіліяны гіганты, наяднай працадаўскай Савецкай Беларусі, якія піцці, амаль у чырві раз пераважала наяднай працадаўскай Савецкай Беларусі.

У хвілі, кільдзіліяны гіганты, наяднай кільдзіліяны гіганты, наяднай працадаўскай Савецкай Беларусі.

Сініровальні і танкіныя варшты, торфмашыны, слясароўны, бульбакамбалы, ільюкамбіны, торфкамбіны, сілюсіны, вежы, пісціны, вырабы, абудак, шкло, запалі і т. д. — вось асноўныя прафсаюзів прымеслоўства Савецкай Беларусі.

У 4,5 раза павысілася зарплата рабочых і службовых у паразітве з 1927-28 г., у чырві раз вірасі разходы на соцыяльную страхаванію.

Беззямелье, кабальная праца на памешкавані і кулак, гадоўка ўрэлак на басцілоднай зямлі, саўюзьства юнітара і чыноўніка — вось міаудзе працадаўскай Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

Імкін гігантыкі неўмерныя несаюзіяльныя контрасты з'яўліліся саўюзінія саюзінія Савецкай Беларусі.

Савецкая Беларусь — краіна сацыяльной прачастнасці. БССР перша наяднай калгасама багаці, па ціху наяднай калгасама заможнасці.

**ЕВАСТОПАЛЬ, НАМАНДЗІРУ
ЛІНКОРА „ПАРЫЖСКАЯ
КОМУНА“**

Прэдадуму Цэнтральнага Выкрадчага Камітэта БССР вітае буй, камандзір і палітработнікаму нікора «Парыжская комуна» з УГ-гедзэм Окціябрскай рэвалюцыі.

Аднамічны значны поспехі асноў складу карабля ў гапіне паданія базовай тэхнікай, прэдадум ЧКВ БССР упэйчэн, што ў грэбце за дапейшэй умовінні кераноўшчынае краіны Совету, барацьба за савойлізм чырвонага піктора будучы у першых ідах.

Старшыні Цэнтральнага Выкрадчага Камітэта БССР
А. ЧАРВАКОВУ.
Секретар Цэнтральнага Выкрадчага Камітэта БССР
М. ДЛЯКОУ.

**Старшыні Соўніарніка—
ав. Галадзеду, старшыні
ВК БССР—тав. Чарвакову,
и ЛКСМБ—т. Аўгустайціу**

Чырвонаблоці, камандзы, петрафонікі падшыфнікі пінайкінія арабіла пілнай прытыненію реду, посты, комісаму і ўсім рэволюційным Беларусі і вітаніем з 7-й гадзінай Вялікай Окціябрскай рэвалюцыі, з 10-гадзінам шэфства ад карабль. Асабовы склад заўзяў, што будзе працдаўчыць ўсю землю за дапейшэй умовінні магутасці карабля, зорні тэлец на яховіх пойдённых межеў аўтакамі.

Найх жыве пінайкінія партыі і працдаўчыць СТАЛІН!

Камандзір карабля ПУГА,
Васіком карабля БАКУЛІН.

**Выкананіем Ільнозагатовак
адзначыл XVII гадавіну
Окіябра**

САКРАТАРУ ЦК КП(б)Б—ТАВ.
ІКАЛО, СТАРШЫНІ СІМ БССР
—ТАВ. ГАЛАДЗЕДУ, СТАРШЫНІ
ВК—ТАВ. ЧАРВАКОВУ, РЭДАКЦІІ
ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА».

Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б Каміонікінскага раёна супраў XVII гадавіну Окціябрскай рэвалюцыі наступнымі перамогамі. План Ільнозагатовак выкананы на 4 месяцы раней мінулого года. 15 кастрычніка выкананы план загатовак Ільнінскага несан. Закуплены 1.600 тон хлеба. План выкананы на 110 проц.

Секретар Каміонікінскага РК
КП(б)Б ЛІСКОВІЧ.

Старшыні РВК
ГРЭБЕНЬЧЫК.

Немецкімі пілнайкінія МТС
КАЦЕЛЬНІКАУ.

**Калгасы Полацкай МТС
выканалі пілн здачы**

Ільнорадуці

ЦК КП(б)Б — ТАВ. ГІГАЛО,
НК БССР — ТАВ. ГАЛАДЗЕДУ,
АДМІСТЕР НЕЗ — ТАВ. РАТЕКУ,
НАРКІЗМЕЗ — ТАВ. БЕБЕКУ, РЭДАКЦІІ
«ЗВЯЗДА».

Уключычыліся за ўсесоюзны конкурс на добрачанску апрацуўку і атэстуванію змену ільнорадуці, атэстасі Палацкай МТС 5 лістапада вынасцо выкананы план змены пілнорадуці на два месяцы раней ніякага года.

Дырэктар Палацкай МТС
РЭЗІНІКАУ,
Чачельнікі пілнадзядзелі БЕРЗІН.

Біоно
імя места і фільм
змен працаў і пілнайкі
УСХОДНЯЯ АНСАМБЛЯ

КІНО «СПАРТАК»

Ад 9 лістапада
ВЫДАТНАЯ КАМЕЛЛІЯ

ПРАЦЭС аб ТРОХ
МІЛЬЁНАХ

у частках

у галоўной ролі ГІГАЛІНСКІ

І КТОРАУ.

У праграме кіно-хронікі

Штодзені 4 сесіі. Каса ў 4 гадзін

ВЫШАЎ з ДРУКУ

№ 19 журнала

«Большэвік Беларусі»

з наступным зместам:

Іерадавы—17 год Вялікай Савіністайчай Окціябрскай рэвалюцыі.

І. Конін.—Перамага соціалістичнай культуры.

Андрэеў.—ОСР у святыне міжнароднай становішча.

Іасес.—Окіябр і сучасная пролетарская рэвалюцыя.

І. Вузильнік.—Барацьба беларускіх національных супрадуків Окціябра.

І. Поташ.—Контррэвалюцыйная роля Бунда ў Окціябрскай рэвалюцыі.

І. Рудзіці.—Сельскія советы ВССР на днім этапе.

КАНСУЛЬТАЦІІ:

І. Што можа басініці дэпутацкай группе ў часі спрадавача-перыбядзіці кампаніі совету.

І. Каго пабезбялеі сөвершакі ўлада

выбарных праў.

Кімінія паліца.

Пастановы ЦК КП(б)Б.

Выдаваліца «ЗВЯЗДА»

партробы

ЗАГ. ДРАУЛЯНЫ СКЛАДАМ

І ЧОРНАРАБОНІ.

Эвараччана да заг. гаспадаркі

ім. «ЗВЯЗДА».

Менск, друкарня «ЗВЯЗДА».

ОКЦІЯБРСКАЯ ДЭМОНСТРАЦІЯ У ЛЕНІНГРАДЕ

ЛІНІНГРАД, 9 лістапада. (БЕЛТА). 7-га лістапада ў 10 гадзін ранішы гукі фанфор на плошчы Уральскай абліскі ад начальніка Окціябрскай параду часей Ленінградскага гарнізону.

Міністэрства працоўнай пракладкі слухачы Вялікай морскай акадэміі. Міністэрства блакітных пілнайкі і тэхнічных пілнайкі і акадэміі. З віткоўсамі парадею маршуків піхоты і часткі.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі рабочых «Краснага пушкінавіка», «Электросіл», завода імя Сталіна, ім. Марціні.

Гучаль аркестры, не змахаючы прыметальных крылі. Шаўчончыкі верфі і Валыцкага флоту разартаючы мадаліні. За імі—патокі шматлікіх сцяг, пілакаў, мажетай ажілі ленінградскіх праціўнікоў разартаўшы або сваіх поспехах. Упераде калонамі раб